

Л.У.Ляховіч, ст. викладчык

**КОМПЛЕКСНЫ ПАДЫХОД І СІСТЭМНАСЦЬ
У ВЫКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІН**
**(на прыкладзе выкарыстання міжпрадметных
і міжкурсавых сувязей)**

Аб'ём інфармацыі ў наш час узрастгае, між тым як фізічныя і психалагічныя магчымасці чалавека застаюцца нязменнымі. 8 гадзін у суткі абавязкова павінна адводзіцца для адпачынку, а нагрузкa звыш 8 акадэмічных гадзін у дзень не толькі шкодная для здароўя студэнта і викладчыка, а і безвыніковая, таму што пры такой перагрузцы ўспрыманне і засваенне матэрыялу мінімальныя.

Наўрад ці мэтазгодна ісці па шляху скарачэння матэрыялу і разгрузкі вучэбных праграм, таму што можна знізіць якасць ведаў, якія не будуць адпавяданы спецыялісту з вышэйшай адукацыяй. Веды павінны быць грунтоўнымі, а не павярхоўнымі. Такім чынам, паўстае праблема інтэнсіфікацыі і рацыяналізацыі выкладання.

У такой сітуацыі выратавальнym можа быць комплексны падыход да выкладання пэўнай галіны дысцыплю, у дадзеным выпадку гуманітарных. На практицы выкладання такі падыход рэалізуецца праз шырокое выкарыстанне міжпрадметных і міжкурсавых сувязей. Іх аргументаванае прымянянне і дае добрыя вынікі.

Наши веды аб рэчаіснасці заўсёды комплексныя, панарамныя, бо пазнаваемы чалавекам свет у аснове сваёй адзіны і ўзаемазвязаны. Аднак, спасцігаючы рэчаіснасць, чалавецтва для больш зручнага вывучэння навакольнага свету выпрацавала сістэму навук. Пры гэтым назіраецца тэндэнцыя да стварэння больш вузкіх навуковых дысцыплю (калісьці ўсё пачыналася з адной навуки, крыніцы для іншых, - філасофіи, а цяпер чала-

вецтва ўсвядоміла важнасць міжпрадметнага падыходу, распрацоўкі праблем на стыку навук).

Тым часам пры недастатковая дасканалым і скардынаваным выкладанні веды ў вучня ці студэнта ўяўляюць несістэмтызованую масу матэрыялу з розных дысцыплін, якую цяжка выкарыстаць на практыцы. Аўтар артыкула меў неаднаразовую магчымасць назіраць падобныя з'явы. Так, падчас экзаменаў па гісторыі, калі гаворка ішла аб культуры, студэнтка не змагла адказаць на пытанне: "Каго вы ведаеце з вядомых рускіх пісьменнікаў другой паловы XIX стагоддзя?" Аднак, калі быў ўзгаданы Л. Талстой, А. Чэхаў і І. Тургенеў (з апорай на матэрыял школьніх урокаў літаратуры), то, штосыці ўспомніўшы, студэнтка адзначыла: "А мы не вучылі, якія падзеі адбываліся тады ў гісторыі". Для многіх студэнтаў праблематычна сінхранізація і суадносіць з'явы. Напрыклад, ім цяжка называць беларускіх пісьменнікаў, сучаснікаў Л. Талстога, А. Чэхава і І. Тургенева. Атрымліваецца, што вучні і студэнты працуюць, а ўменне сістэмтызаваць і прымяніць веды на практыцы вельмі слабае. Тому наспела неабходнасць, па-першае, прызнаць адзначаную праблему як сур'ёзную і, па-другое, пачаць стварэнне адпаведнай метадычнай літаратуры.

Шырокое прымяненне міжпрадметных і міжкурсавых сувязей вельмі рэзультатыўнае і апраўданае з псіхалагічнага пункту гледжання. Справа ў тым, што ў дадзеным выпадку працуе механізм прыпамінання інфармацыі і, што яшчэ больш важна, апора на наяўныя веды. Новы матэрыял не "завісае", а "прыматацоўваецца" да ведаў, атрыманых раней. Пры гэтым "прыматацаванне" можа быць самым розным, нават нечаканым. Напрыклад, гаворачы аб прамысловай і навуковай рэвалюцыі ў Еўропе XIX ст., можна прапанаваць: "Узгадайце вядомыя вам фізічныя велічыні – большасць з іх названыя імёнамі вучоных, якія жылі менавіта ў гэты час. Перыйядычная сістэма хімічных элементаў Мендзялеева і эвалюцыйная тэорыя Дарвіна былі створаны ў гэты

перыяд”[1]. Гэта “прымацаванне” ведаў па гісторыі да інфармацыі па фізіцы, хіміі і біялогіі з праграмы сярэдняй школы.

Калі, напрыклад, гаворка ідзе аб падзеях Рэчы Паспалітай, то матэрыял па гісторыі Беларусі можа быць звязаны нават з музыкай. Хто не ведае паланеза Агінскага "Развітанне з Радзімай"!؟ Між тым гэты твор быў напісаны як водгук на падзеі Польшчы [2]. А “Тарас Бульба” М.В.Гогаля і падзеі казацка-селянскай вайны XVII ст. у Рэчы Паспалітай? Такіх прыкладаў узаемнага пранікнення дысцыплін і ведаў, апоры на ўжо існуючу інфармацыю можа быць безліч.

Патрэбна адзначыць, што гісторыя новага часу дастаткова добра адлюстравана ў творах літаратуры, жывапісу і нават кіно. Таму вельмі карысна “прымацоўваць” веды, якія атрымліваюць студэнты на занятках, да таго, што чытаць ці бачыці. Практычна ўсе навучэнцы знаёмыя з раманамі Майн Рыда, А.Дзюма, Г.Сянкевіча, В.Пікуля і інш. Гістарычныя фільмы, нягледзячы на іх розную навуковую вартасць, таксама заўсёды прысутнічаюць у пракаце. Гэта дазваляе студэнтам, нават самым слабым, далучыць атрыманыя такім чынам веды хадзіць да першасных уяўленняў.

Прыкладам больш высокага ўзроўню міжпрадметных сувязей можа служыць зварот да рамана Л.Талстога “Вайна і мір”, дзе адлюстравана цэлая эпоха еўрапейскай гісторыі – напалеонаўскія вайны і Айчынная вайна 1812 г.

Сапраўды бязмежная колькасць матэрыялу можа быць выкарыстана пры вывучэнні перыяду найноўшай гісторыі, другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў і іх адлюстравання ў літаратуры і мастацтве.

У рамках дадзенага артыкула можна прывесці некалькі блокаў матэрыялаў, дзе суаднесены ўсеагульная гісторыя, гісторыя Беларусі, паліталогія, культуралогія, гісторыя мастацтва, рэлігійзнаўства, гісторыя філософіі.

Вывучаючы старажытную гісторыю Беларусі і гаворачы аб індаеўрапейцах, адгалінаваннем якіх потым былі балты, вельмі карысна суаднесці гісторыю Беларусі з сусветным гістарычным

працэсам. Мэтазгодна ўзгадаць, што ў гэты час ужо ўзніклі дзяржавы Старажыгты Егіт, Вавілонскае царства і інш.[3]. Студэнты яшчэ са школы маюць аб гэтым уяўленне, няхай спрошчанае, аднак сінхранізаца практэсы айчыннай і сусветнай гісторыі вельмі рацыянальна.

Гаворачы пра сярэднявечную Беларусь і яе культуру, можна суаднесці, па-першае, грамадскі лад Палацкага і Тураўскага княстваў з грамадскім ладам еўрапейскіх дзяржаў, паказаць айчынную гісторыю ў кантэксце агульнаеўрапейскай. Вывучаючы дзеянасць Е.Палацкай, К. Тураўскага, К. Смаляціча, вельмі карысна звязаць увагу на іх арганічную сувязь з падобнымі дзеячамі еўрапейскай культуры. Славянскія быліны маюць іpmatат падобнага з еўрапейскім эпасам, а “Слова пра паход Ігараў” па сваім духу блізка да “Песні аб Раландзе”.

Вельмі інтыўную сувязь можна прасачыць паміж рэлігійным жыццём сярэднявечча, барацьбой рэлігійных плыняў, а таксама культурай і менталітэтам насельніцтва. Ва ўсякім разе пры вывучэнні рэлігіязнаўства і гісторыі рэлігіі патрэбна разглядаць гістарычныя, культурныя, псіхалагічныя, гнасеалагічныя аспекты адзначаных пытанняў у комплексе [4].

На дадзены час найбольш распрацаваны перыяд Адраджэння, калі падзеі еўрапейскай гісторыі (Рэнесанса і Рэфармацыі) звязваюцца з гісторыяй Беларусі, а развіццё айчыннай гісторыі і грамадскай думкі ўключана ў агульнаеўрапейскі кантэкст.

Вельмі важна выкарыстоўваць міжкурсавыя сувязі пры вывучэнні такіх прадметаў, як філасофія і паліталогія. Палітычныя і філасофскія дактрыны з'яўляюцца, з аднаго боку, вынікам пэўнай эпохі, а з другога – самі актыўна на яе ўплываюць. Тому весці гаворку, напрыклад, аб ідэях эпохі Асветы, і не далучыць іх да буржуазных рэвалюцый, “асветнага абсалютызму” і развіцця культуры будзе метадычнай памылкай [5]. Тоё ж можна сказаць аб філасофскіх ідэях любой эпохі. Падобных прыкладаў нямала.

Трэба мець на ўвазе, што комплексны міжпрадметны падыход не патрабуе дадатковай нагрузкі і вучэбных гадзін. Да

асноўнага матэрыялу далучаецца дадатковы для стварэння фону, канкрэтныя дэталі, сувязі з актуальнымі ведамі і інш. Зразумела, што ад выкладчыка патрабуюцца грунтоўныя веды не толькі ў рамках выкладаемай дысцыпліны, але і веданне шэрага пытанняў у сумежных.

Важна ўсвядоміць, што на сучасным этапе, калі актывізуеца комплекснае вывучэнне блокаў прадметаў, у навуцы развіваецца міжпрадметны падыход, патрэбна значна інтэнсіфікаваць выкладанне. Комплексны падыход з выкарыстаннем міжпрадметных сувязей можа быць эфектыўным інструментам сістэматyzацыі і паглыблення ведаў.

-
1. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–1918 годы): Учеб. пособие для студентов ист. специальностей вузов. – Мин.: Тесей, 2000. – С.25–48 .
 2. Саганович Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. – Мин.: Энцыклапедыкс, 2001. – С.307–336.
 3. Гісторыя Беларусі: Вучэб.дапам.: У 2 ч./Пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцулія. – Мин.: Універсітэтэцкае, 2000. – Ч.1. Ад старажытных часоў па люты 1917 г. – С.17–37.
 4. Поръяз А. Мировая культура: средневековые. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 479 с.
 5. Всемирная история: эпоха Просвещения / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др. – Мин.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 512 с.